

У панской Польшы.

43 ГАДЫ ТУРМЫ.

23-га красавіка закончыўся ў Познанскім акуровым судзе разгляд справы 85 беспрацоўных, абвінавачаных у паўстанні ў ночы в 31 га сіненія 1925 г. на 1-е студзені 1926 г. (новы год).

Справа пачынальнікаў гэтага паўстанні будзе яшчэ разглядацца, а гэты беспрацоўны абвінавачаліся толькі ў бойцы з цаліціем, у часе якое было парапене калі 10 паддайскіх.

Суд засудзіў 35 беспрацоўных агулем на 43 гады туры, а решту апраўдаў.

Арышты ў Варшаве.

Цаліціная камісія пачала рабіц масавыя арышты сюрод вучнёўскіх моладзі, западзонае ў прыналежнасці да камсомолу. 23-га красавіка арыштавана 16 вучняў, якія пібы — та расклейвалі камунальныя афісы.

Масавы замах на чыгуначкі.

22-га красавіка здарылася паміж станцыямі Станіславаў. Чарткаў чыгуначная катастрофа, у часе якой разбісіця цяглікі і три вагоні.

Камісія станцыі Карабельціна (каля Львова) здарылася катастрофа, пры якой вышоў з рекі увеось склад таварнай поезды.

Трэцяя катастрофа здарылася паміж станцыямі Шлоц-Гасціціў, у часе якой поезд наскочыў на вагонную камельню.

Ва ўсіх трох катастрофах падазраецца замах. Страты вагоні.

Забастоўка на фабрыцы самадлеў.

На фабрыцы самадлеў польскіх французскіх акцыянернага таварыства ў Акеніцы началася 24 красавіка забастоўка, у якой прымае ўдзел каля 200 рабочых.

Прычына забастоўкі — неатрыманне заробку ў працугу двух месеці.

Забастоўка ў Лодзі.

Рабочыя лодзінскіх камунальных прадпрыемстваў аўблесцілі 22 красавіка забастоўку.

Причына забастоўкі ў тым, што Лодзінскі магістрат адмовіўся падпісаць камелектыўную ўмову. Рада прафесійных саюзаў падтрымлівае забастоўку.

Уцік украінскіх культурных арганізацый.

Львоў. У апошні час узманичыўся паддэскі ўдзік украінскіх культурно-асветных арганізацій. Паміж вачынне такіх арганізацій баз усях прычын. Польскі друк праводаць на Валыні шаленую кампанію прыцікі украінскіх арганізацій, называючы культурасць арганізаціі «Прозітыў» штабамі бальшавіцкіх банд.

Да пытання аб рэжыме эканоміі.

У 1923 годзе, калі першы раз намі ў справе аднаўлення гаспадаркі Савецкага Саюзу ў ўсіх паўнані ўспышла задача „пачаць з сялянства”, тав. Ленін выніку ўжо, як агульную задачу, задачу развіція прымесцівасці, да таго-ж упершую чаргу прычын, якія забесьпячае агульны вытворчы-технічны ўроўень гаспадаркі (электрэфікацыя, буйная машынна-тэхніка і г. д.).

У быгучы час мы маєм перад сабою ту-ж задачу, рэзкі арэсцілені ў ходзе росту нашых гаспадаркі, як неадкладную задачу дню. Вось дзеялічыні для нас лёгкінг „рэжым эканоміі”, які ясна фармульваў Ленін у вязкіх і перспектыўных нашае развіціць і нашага будаўніцтва, набывае талук вострасць і важнасць у справе забесьпячэння і прысьпешашчыні сацыялістичнага назапашвання і ўтварэння мадных гаспадарчых рэзэрвуў.

Асноўны капитал нашае прымесцівасці, загружаны і скрыстаю амаль што да адказу, ужо аднаўленца аслужыць і дае шарг тэхнічных крахах. Асабліва востра стаіць пытанне аб аднаўленні асноўнага капіталу. Рэзвіцьцё сельскай гаспадаркі таксама ўцерлася ў развіцьцё пражылчай і наогул усеяе прымесцівасці. Наша гаспадарка павінна быць пабудавана так, каб між прымесцівасцю і сельскай гаспадаркай быў поўны аднаўленца. Цены на прымесцівасці тавары павінны мець тэндэнцыю да быўшынага віменіння, каб быў магчымасць шырей здаволіць патребы працоўных. Цены чэньні дабробыту мас рабочасці сялянства.

Дзеялічыні ёсць і ахвят працы па рэжыму эканоміі і ашчаднасці і ў якім разе мы трэба размешчыць на дробі, а трэба пагаджаць з задачамі карыната ўдасканаленія апарата. І зразумела, як асноўнае, трэба ўсёсі час менш на ўнаве, што назапашванне і рэжым эканоміі павінны поруч і дзеялічыні па павінніні і пытанні і пытанні кіруніцтва рабочасці з влечыцтвамі, растратамі, за-памычанасцю.

План НК РСІ пераглядаецца адпаведна з неабходнасцю аддаць што

больш увагі кантролю і правенцы

ў пытанні пасадкі, выпраўленне

на пасадкі, выпраўленне

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

За плянавасцьць, за эканомію.

(3-7-га пленуму Калінінскага акрывіканому).

21-га красавіка скончыў сваю працу 7-мы пленум акурговага выканавчага аміністру.

На пленуме стаяла ў першы раз спрадавадзца акурговага аддзелу камунальнай гаспадаркі, пленум усебакова аграварыў станоўціца працы па камунальнай гаспадарцы да гэтага часу, і, прымачыўшы да ёй выдзяленне ў асобную аддзінку—трасту—усіх камунальных прадпрыемстваў,—намешчыў камінітраў шлях да больш поўнага аблугуўання тэхнічнымі сіламі Акркамгаса разразом рыйвіканкомаў.

Разам з гэтым пленум азначыў вельмі цяжкі квартэрны ўмовы Раёныскага, Бялыніцкага і Мілаславіцкага рыйвіканкомаў, дзе дзяржаўны ўстановы прымушаны змінічацца ў інфраструктурных прыватнаўласьціх хатах. Пленум даручыў прэзыдому АВК зрабіць належныя заходы адванса на атрыманыя кредиты квартэрнага будаўніцтва ў раёнах. Асаблюючы увагу адбіткамі пленуму, падчыніўся ўсе наступаючыя летні тэрмін, набудоўлю малых местоў па шляхах акурговага значацьці, пленум прынёў мэтаўгодныя перадаць рыйвіканкомам.

Шыроко было пастаўлены пытаніе аб вясенняй пасажырскай кампаніі. Па гэтаму пытанію пленум даў дырэктыву АкрЗА і рыйвіканкомам: загатоўлены насынне раздзяліцца ў пасажырскім.

Пры актыўным узделе працоўнікоў месі, пленум паказаў, як пасунуць да ёсці ў самыя далёка алегія і бядніцкіх гаспадаркі насынне розных культур, машын і іншых з гаспадарчай прылады і ўгнаенне ў гэту вясну. Асобымі пунктамі на пасажырскім пленуме быў пасажырскім дырэктывам, якім на пасажырскіх хатах, дзе з ім яшчэ не зімі, адванса была прынята прапанава, каб паказальнікі в участкі былі закладзены на менш як на аднаму ў сельсавете, скрыстаўшы для гэтага мэта і замежніца вчасткі КСУ.

Праца, як па галіне АкрЗА, так і па галіне кредитаваных сетак, павінна ісці ў складзе камплектаваных хатах падзяліцца пасажырскім дырэктывам.

Цесна ў гэтых пытаньнях было звязана пытаніе аб становішчы калектыўных гаспадарак па акургу, якое таксама стаяло ў перадаце пленуму. Становішча калектыўных гаспадарак на нашай акургу, за родкі выключычні, цяжке па шэрагу прычын: недастаточнае кредитаванне, недахват жыўства і навукі пленуму.

Цесна ў гэтых пытаньнях было звязана пытаніе аб становішчы калектыўных гаспадарак па акургу, якое таксама стаяло ў перадаце пленуму. Становішча калектыўных гаспадарак на нашай акургу, за родкі выключычні, цяжке па шэрагу прычын: недастаточнае кредитаванне, недахват жыўства і навукі пленуму.

Цесна ў гэтых пытаньнях было звязана пытаніе аб становішчы калектыўных гаспадарак па акургу, якое таксама стаяло ў перадаце пленуму. Становішча калектыўных гаспадарак на нашай акургу, за родкі выключычні, цяжке па шэрагу прычын: недастаточнае кредитаванне, недахват жыўства і навукі пленуму.

Каст. Дылгун.
Пленуму рыйвіканому і сельсавету
праводавца

Земляўпарадкаванье.

(Капыльскі раёны, Случчына).

За рэвалюцыйны час у раёне падавана 67 пасёлкаў, звышкіх парабкоў, беднакоў і сераднякоў. Пасёлкі гэтага атрымалі вімлю, гаспадарча вімля не ўпарадкавана не адведзены палосы ў 50 проц. пасёлкам. Пасёлкі царнеполі, дніамі ходзяць у РВК, каб прыняць вімлю іх да парадку. РВК пры налічы аднаго каморніка-тэхніка на можа здаволіць патрабаваніем пасёлкаў.

Акрамя таго, ваступае і іншая праца па земляўпарадкаванью, як абрэзка і завячэнне распачатых спраў па абрэзцы паўпрацоўных гаспадарак і заканчэнне спраў, распачатых у 1922-1923 г.

На гэдэйна на пасстанову НКЗ аб давядзеніні ўпарадкаванья пасёлкаў да гаспадарчага будаўніцтва і пасстанову СНК, па справавадчы

Януб.

Вынікі практичнага правядзення нацпалітыкі ў Мілаславіцкім раёне, Калінінскай акургі.

(На матар'ялах камісіі).

На тэрыторыі Калініншчыны зараз працуе камісія ЦВК БССР па вывучэнню практичнага правядзення національнай палітыкі, якая усебакова звязана з пасленкоўскай працой па ўсіх установах акургу.

Правёшыя выкананыя дырэктыў цэнтральных установі на гэтаму пытанію акурговы мі установамі і тымі распартадзілі, якія даваліся раёны, камісіі, каб скрыстаць віснова-даражную мажлівасць выкарыстанія на раёны, склад цэнтральнай націкамісіі пасёнкіўскімі акургомі ад акургому КПБ і акургомі націкамісіі для працы ў раёнах. Акрамя сабору цэнтральнай камісіі ЦВК разам з акургомі прадстаўніком націкамісіі 11-IV выхадзілі ў Мілаславіцкім раёне, дзе разам з сакратаром раёну зрабілі агляд усіх установ і некаторых вёсак Мілаславіцкага раёну.

Мілаславіцкі раёне—адзін з харкетных на складзе свайго насельніцтва, ён мае насыніцьва трох національнасцей: беларускую, літвінскую і латышскую. Да 1925 г. тут жылі юдэйская рэзідэнцыя і вёслі наставілі на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаўваліся для широкага азнямлення з асновами національности прадпрымай кампарты і савецкай аддзінкай. Па раёне амаль що ў кожнім насладніцтве звязала амаль ўсю працу на гэтым народзе.

Практичнай працы па беларусізаціі.

Район па дырэктывам адпаведных кіруючых установі склаў пілінг працы ў жніўні месяца 1924 г. па правядзенію національности ў раёне ногу і ў прынятасці беларусізаціі. Усе раёны сходы скрыстаў

Выбары ў Менскі гарсавет.

Больш увагі беспрацоўным.
(У чалове імя Лазоўскага).

У клуб Лазоўскага вышліся выбары на гарсавет рабочыя млыну «Возрождение», прадпрынама ажадтыву па вырабу пукерак, папяроўкі і беспрацоўныя саюзы харчавікоў.

У паднаважанні т. Тонкашкура, пасяль ажадашчнай наказу, пачынае запісваць дапаўненіні: 1) для беспрацоўных арганізацый інтернат і бібліятэка; 2) арганізаваць гарадскую быгніцізациі; 3) установіць у міліцыінскіх будках тэлефоны; 4) зрабіць падасыненне кватэрнай плошчы і інш.

Дэпутатамі ў гарсавет абрали: т. Калінскага (беснарманны і беспрацоўны) і тав. Раксіна (КПБ, старшина ЦП харчавікоў), кандыдатам тав. Кагана (ЛКСМ).

Са 160 рабочых прымала ўдзел 132 асобы.

Пляменышыць уступны ўзнос у кватэрную каапшыцю.

(Служба цагі).

Да выбарнай кампаніі чыгункі рыхтаваліся доўга. У насценнай гарадзе на гэту тэму вымісцілі перадавіцу, каб рабочыя моглі загадаць аграварыць сваіх кандыдатаў у гарсавет, на сценах развесілі сціскі в кандыдатамі, якіх пропануе масцком і фракцыі КПБ.

І ў дзень выбараў загадані ю клуб чыгуначнікаў. Зъявілася большасць рабочых.

ХРОНІКА.

Кам'юнітары гаспадарі БССР.

Прынёўшы айску кав'яніторы народнае гаспадары БССР за сакавік, прездыдум Дзярж. Плян. Кам. пастановіў:

а) з'яўрніць узагу Народнага Камісарыяту Унутранага Гаванды на супстратнай перавозкі хлебных грузаў (асабліва з'яўніючыяся, якія ёдуть, відночы, з боку асноўных хлебагатоўцаў). Прапаваны Нар. Кам. Унутр. Гаванду вынучыць гэта з'яўлічча дзеля ўрэгулявання хлебных перавозак;

б) даручыць Нар. Кам. Унутр. Гаванду праводзіць актыўную палітыку па вырашэнню загадоўчынства цэлі БССР з цэламі іншых частак Савезу;

в) даручыць Нар. Кам. Унутр. Гаванду прыняць меры да ажыццяўлення дырж-тэхнічнай Народы па регуляванню мяснога рынку праз узмацненне завозу мяса ў БССР і да вывозу мяса за межы БССР;

г) з'яўрніць узагу Эканамічнай Народы па неабходнасці павіліччынай завозу метадных вырабаў БССР;

д) пропанаваць Нар. Кам. Грошовых Спраў падаць у Эканамічную Народу да клад аб неабходных мерах для павіліччынай наступлельні ўзгадаўковых кірніц

Рабоча-сялянскай моладзі—у авіацію.

Беларуское таварыства «Авіахім» атрымала 20 месц для пасылкі рабоча-сялянскай моладзі ў тэорэтычную школу авіацыі ў Ленінград.

Рэжым эканоміі.

Каб скарашыць накладныя выдаткі ў сістэме с. г. калініцы, прайснікі Белсельзямса даручыла адзінку ластаку і збыту ўмовіша с засоўкам, які выдудаць закупкі на Украіне, каб абяднаць гэтыя закупкі і пра-весыці іх праз супольны апарат.

Летнія практичныя заняткі.

Гал. Упр. Прфес. Аксьветы прызначыла падрабійскую ажадкую с-г. практику для сту-дэнтаў 8-га курсу школьнага аддзялення Менскага Белледэхнікуму.

Вучні назнанага аддзялення з 15 мая адпраўляюцца ў наўчальную фарму, «Да-раўка», а дашкольнае аддзяленне на летнія плацоўкі.

Перавод з 3-га на 4-ы курс робіцца ў верасні, пасля выканання с-г. практикі.

Першое мая па рады.

1-га мая па рады будуть перададзены на праўніцтво даклады і прамовы шэрагу ад-казных працаўнікоў.

Таксама будзе перададзен канцерт з удзелам беларускага дзяржаўнага хору.

Дамы чыгуначнікамі.

Чыгуначнікамі арганізаціямі намічаны ў багатым сэзоне па вузлавых цэнтрах чыгун-кі БССР пабудаваць да 60 дамоў для рабочых з служачых чыгункі.

Будаўніцтва матарамі ўжо адпушчаны.

Дыспансеры.

На вестках Нар. Кам. Аховы Здароўя, у сучасны момант працующы дыспансеры вядуць ажадкую нараду кіраўнікоў жаночых гурткоў і таварышу, якія абыльнічалі працу гурткоў, прычым, апошнім працаваннем дадзеных выдаўніць падзвініні.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР А. ЧАРВЯКОУ.

Старшыня Савету Народных Камісароў БССР Я. АДАМОВІЧ.

Секрэтар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР З. ЧАРНУШЭВІЧ.

17 красавіка 1926 г.

г. Менск.

Апавяшчэнні.

— Сёня, 28 красавіка г.г., а 6-ай гадзіні ўвечары ў памішканні Райкома КПБ адбудзеся ажадка нарада кіраўнікоў жаночых гурткоў і таварышу, якія абыльнічалі працу гурткоў, прычым, апошнім працаваннем дадзеных выдаўніць падзвініні.

Яўка ажадзякава. Просьба чы павынні.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР А. ЧАРВЯКОУ.

Старшыня Савету Народных Камісароў БССР Я. АДАМОВІЧ.

Секрэтар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР З. ЧАРНУШЭВІЧ.

17 красавіка 1926 г.

г. Менск.

26-га красавіка на хутары калія Менску памёр адзін з старэйших народавольцаў, ганаровы пэнсіянэр БССР

т. Кавалік,

Пахаваныне адбудзеца за кошт дзяржавы ў чацвер 29-га красавіка а 17-й гадзіне ў Менску на Старожоўскіх могілках.

Цели з хутара будзе вывезені сёня, 28 красавіка, а 17 гадз. і будзе постоўлены ў запілі клюбу працаўнікоў паветы.

КАМІСІЯ ПА АРГАНІЗАЦІІ ПАХАВАНЫНІ.

Адказны рэдактар М. НУДЗЕЛЬНА.

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА ГАЗЭТУ

„САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“

ОРГАН Ц. В. К. Б. С. С. Р.

«САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» шырокая высьветліца на сваіх старажытных партыйных, рабочых, эканамічных і нацыянально-культурных жыццёў Савецкай Беларусі, а таксама жыццёў Заходняй Беларусі, Польшчы і інш.

«САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» з'яўляецца неабходнай газетай для працаўнікоў цэнтральнага і мясцовага савецкага апарату, партыйца, вясіковага актыўніцтва, настаўніцтва, інтелігенты і інш.

На 1 месец газета каштует 70 коп.
• 2 1 р. 40 к.
• 3 2 р.—
• 6 4 р.—
На гол 7 р.—

Падпіска прымаецца ў Менску—Савецкам, 63, а ў правінцыі ўсімі аддзяленнямі Дзярж. Выдавецтва, агентамі і ўпраўліццаўшымі, а таксама ўсімі пашт-тэлеграфнымі аддзяленнямі.

Пастановы і загады ўраду БССР.

ПАСТАНОВА

Цэнтральная Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР

аб мяштавым прызначэнні мясцовага падатку з цяжараў якія прывозіцца і вывозіцца па чыгунках на водных шляхах зносін.

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925 г. «Аб прадстаўленні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР на водных шляхах зносін».

На падставе пастановы Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісароў Беларусі ССР за 4 снежня 1925